

12. Плавінскі, А.М. Новыя дадзеныя па гісторыі Браслаўскага Паазер’я на мяжы I і II тыс. н.э. (па матэрыялах раскопак курганнага могільніка Oncя) / А.М. Плавінскі, М.А. Плавінскі // Браслаўск. чыт.: матэрыялы VI навук.-крайн. канф., прысв. 150-й гадавіне з дня нарадж. Браслаўск. лекара, грамадск. дзеяча Станіслава Нарбута (1853 – 1926). – Браслаў, 2003. – С. 78 – 80.
13. Плавінскі, М. Даследаванні ў Браслаўскім раёне / М. Плавінскі // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 2006. – № 21. – С. 217 – 219.
14. Плавінскі, М. Раскопкі курганнага могільніка Пагошча / М. Плавінскі // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 2007. – Вып. 23. – С. 225 – 227.
15. Плавінскі, М. Аб адной катэгорыі пахавальнага посуду ў курганах канца I – пачатку II тыс. н.э. на заходзе Полацкай зямлі / М. Плавінскі, А. Плавінскі // Acta archaeologica Albaruthenica. – Мінск, 2007. – Vol. I. – С. 135 – 145.
16. Седов, В.В. Длинные курганы кривичей / В.В. Седов // Свод археологических источников. – М.: Наука, 1974. – Вып. Е 1 – 8. – 94 с.
17. Семянчук, Г. Гарадзішча «Замкавая гара» ў Браславе / Г. Семянчук // Гісторыя Беларусі: жалезны век і сярэднявечча. Да 70-годдзя з дня нарадж. Г.В. Штыхава. – Мінск: «ІГ НАН Беларусі», 1997. – С. 61 – 65.
18. Семенчук, Г.А. Раннесредневековый археологический комплекс Дрисвяты / Г.А. Семенчук // Lietuvos archeologija. – Т. 21. – Vilnius, 2001. – С. 299 – 310.
19. Семянчук, Г. Вынікі археалагічнага вывучэння Дрысвяцкага рэгіёну ў 1996 г. і 1999 г. / Г. Семянчук. Т. Міроньскі // Браслаўскія чытанні 2000: матэрыялы V навук.-крайн. канф., прысв. 935-годдзю першай згадкі Браслава ў пісмовых крыніцах. – Браслаў, 2001. – С. 92 – 94.
20. Соболев, В.Ю. О древнерусских камерных погребениях Новгородской земли / В.Ю. Соболев // Памятники старины. Концепции. Открытия. Версии. – СПб. – Псков: Невельская типогр., 1997. – Т. II. – С. 272 – 277.
21. Шадыро, В.И. Средневековые материалы из городища Прудники / В.И. Шадыро // Сярэдневяковыя старажытнасці Беларусі: Новыя матэрыялы і даследаванні. – Мінск: Навука і тэхніка, 1993. – С. 138 – 146.
22. Шадыро, В.И. Городище и селище Прудники / В.И. Шадыро // Lietuvos archeologija. – Vilnius, 2001. – Т. 21. – С. 267 – 274.
23. Штыхай, Г.В. Крывічы: Па матэрыялах раскопак курганоў Паўночнай Беларусі / Г.В. Штыхай. – Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 191 с.

**КАМЕННЫЯ БУДЫНКІ ПОЛАЦКА ГА ЕЗУЦКАГА КАЛЕГІУМА
АПОШНЯЙ ЧВЭРЦІ XVII – ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XVIII СТАГОДДЗЯ
(ПА ВЫНІКАХ НАТУРНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ КОРПУСА В)**

А.А. САЛАЎЁЎ

(Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік)

Прадстаўлены вынікі натурнага вывучэння корпуса В былога Полацкага езуіцкага калегіума. Падчас яго мадэрнізацыі ў 2006 – 2008 гадах былі больш дэталёва вывучаны рэшткі старажытнага будынка, які быў знайдзены падпраеднімі даследчыкамі. Гэты старажытны будынак існаваў да ўзвядзення ў сярэдзіне XVIII стагоддзя існуючых зараз карпусоў. Падчас вывучэння корпуса В была часткова рэканструктуравана ўнутраная планіроўка памяшканняў старажытнага будынка, собрана шматлікая калекцыя будаўнічых матэрыялаў XVII – першай паловы XVIII стагоддзя. Таксама была зроблена прывязка выяўленых археалагічных рэшткаў цагляных пабудоў да вядомых выяў Полацкага калегіума першай паловы XVIII стагоддзя.

Полацкі езуіцкі калегіум – адзін з буйнейшых і цікавейших архітэктурных ансамбляў Полацка, але нягледзячы на яго месцазнаходжанне ў гістарычным цэнтры горада ён практична ніколі не даследаваўся належным чынам. Пасля перадачы калегіума Полацкаму дзяржаўнаму ўніверсітету і пачатку буйнамаштабнай мадэрнізацыі будынкаў з’явілася магчымасць яго натурнага вывучэння. Ва ўмовах, калі пісмовыя і графічныя крыніцы па яго архітэктурнай гісторыі вельмі аблежаваны, а часам проста недаступныя, натурныя даследаванні набываюць першасны і вызначальны характар.

У айчыннай гістарыяграфіі ўсталяваліся меркаванне, што да сярэдзіны XVIII стагоддзя полацкі калегіум быў цалкам драўляным. Да яго ўзвядзення тут знаходзіўся кальвінскі збор, які быў адзінм цагляным будынкам. Гэтыя звесткі ўпершыню былі пададзены ў працы А.К. Марэля «Істория города Полотска и возникновения здания Полотского кадетского корпуса» [1, с. 8, 9] і пазней паўтораны ў кнізе В.П. Вікенцьева «Полотский кадетский корпус» [2, с. 18]. Гэта сцвярджэнне трывала ўнайшло ў навуковую літаратуру і пытанне аб магчымасці існавання ў структуры існуючага калегіума больш старажытных цагляных езуіцкіх пабудоў да другой паловы 90-х гадоў XX стагоддзя нават не ставілася.

У гэты час планавалася рэстаўрацыя карпусоў Б і В з размішчэннем у іх Музея гісторыі горада, таму быў распачаты збор інфармацыі аб іх будаўнічай гісторыі і архітэктуры. Архіўныя пошуки, праведзеныя В. Кукунай і В. Собалем, дазволілі скласці гістарычную даведку па корпусе В, але яны таксама ставілі пытанне аб магчымасці існавання ў яго структуры больш ранніх цагляных езуіцкіх пабудоў не закраналі. Думкі аб tym, што калегіум да сярэдзіны XVIII стагоддзя быў цалкам драўляным першапачатковая прытымліваўся і В.В. Гліннік, навуковы кіраўнік рэстаўрацыі калегіума.

У другой палове 90-х гадоў XX стагоддзя В.В. Гліннікам у першыню былі праведзены натурыя даследаванні будынкаў калегіума. Падчас зандажу муроўкі корпуса В ім была звернута ўвага на існаванне ў структуры корпуса В рэшткаў больш ранніх цагляных пабудовы [3, с. 4]. Пазней ім было высьветлена, што ў некаторых документах XVIII стагоддзя корпус В праходзіць пад называй «стары калегіум». Гэта называ ўзнікла ў сярэдзіне XVIII стагоддзя падчас узвядзення існуючых зараз будынкаў калегіума [3, с. 4]. Звесткі аб знаходжанні на яго месцы кальвінскага збора, прыведзеныя А.К. Марэлем і В.П. Вікенцьевым не знайшли пацверджання. Больш таго, Ю.А. Бараноўскі, які вывучаў архітэктуру Полацка эпохі барока, указавае на месцаахожданне кальвінскага збора на супрацьлеглым баку плошчы [4, с. 203].

Такім чынам, упершыню ў айчыннай гісторыяграфіі В.В. Глінніку ўдалося паставіць пытанне аб існаванні больш старажытных каменных пабудоў калегіума ўзвядзеных у пачатку XVIII стагоддзя. Гэта было зафіксавана ў Архітэктурным праекце, складзеным у 2001 годзе [3, с. 4]. Таксама В.В. Гліннікам была прапанавана рэканструкцыя планаў і фасадаў будынка калегіума пачатку XVIII стагоддзя, але абмежаваны аб'ём натурыя даследанняў прывёў яго да памылковых вывадаў.

Графічныя крыніцы па будынках езуіцкага калегіума таксама даволі сціплыя. Выявы пабудоў калегіума, якія існавалі да сярэдзіны XVIII стагоддзя ёсць на планах Полацка, складзеных падчас Паўночнай вайны. Абодва планы пазначаны датай 1707 год, на іх быў зафіксаваны толькі тыя пабудовы, якія адгрывалі вырашальную ролю пры абароне горада [5, с. 79]. У гістарычнай навуцы больш вядомы

план знайдзены М. Ткачовым, дзе калегіум уяўляў сабой вялікі комплекс пабудоў, якія ўтваралі замкнёны дворык. Другі план, які пазней быў знайдзены і вывучаны А. Белым таксама меў выяву калегіума. Але тут выява калегіума уяўляе сабой невялікую двухпавярховую (?) пабудову з крыжамі на франтонах. А. Белы лічыць гэты план найбольш раннім і дакладным [6, с. 13]. Адзінае, што аб'ядноўвае малонкі калегіума на планах – наяўнасць высокай вежы каля заходняга тарца будынка (мал. 1). На больш познім плане, знайдзеным М. Ткачовым і датаваным А. Белым 1720-мі гадамі калегіум разам з ўсходняй школай утвараў дадатковы пояс абароне перад Верхнім замкам.

Рэшткі ўсходняй школы выяўлены на вул. Ніжне-Пакроўскай, 7 падчас земляных работ, гэта быў магутны цагляны будынак са скляпеністым сутарэннем. Д.У. Дукам ён датаваны канцом XVII стагоддзя [4, с. 92].


Мал. 1. Выявы «старога калегіума» на планах,

датаваных 1707 годам

Планы Полацка, апошній чэрці XVIII – першай половы XIX стагоддзя фіксуюць толькі прыблізныя контуры будынкаў існуючага зараз архітэктурнага ансамбля. Найбольш дакладным з іх з'яўляецца амбмерны план калегіума складзены ў 1828 годзе [7, с. 17: рис. 6]. Адзінай дэталлю на гэтым плане, якая можа ўскосна сведчыць аб існаванні ў структуры корпуса В больш ранніх старажытных пабудовы, з'яўляецца ламаная лінія яго паўночнага фасада. Гэта крывізна сцяны бачна і зараз.

Амбмерныя чарцяжы падвала і першага паверха корпуса В, складзеныя ў 1828 годзе не дазваляюць выявіць у структуры яго планіроўкі прыкмет больш ранніх пабудовы, бо маюць шэраг недакладнасцяў. Гэтыя недахопы былі ліквідаваны падчас стварэння амбмерных планаў падвала ў 2006 годзе. На амбмерных чарцяжы, складзеным у 2006 годзе ў падвале корпуса В, звяртае на сябе ўвагу надзвычай тоўстая сцяна ў яго центральнай частцы. Месцамі яе таўшчыні дасягае 3 м, пры гэтым яна не несла нікай значнай нагрузкі ў існуючым зараз будынку. Таксама звяртае ўвагу разнароднасць абрываў памяшканняў усходніх і заходніх частцы падвала і іх нестыкоўка паміж сабой.

Археалагічныя крыніцы па будынку корпуса В езуіцкага калегіума прадстаўлены найбольш багата, іх можна падзяліць на трох групы. Да першай групы адносіцца сабраная падчас наглядаў за будаўнічымі работамі і шурфоўкі ўнутры памяшканняў вялікая калекцыя будаўнічых матэрыяляў, датаваных пачаткам XVII – першай паловай XVIII стагоддзя. Яна прадстаўлена кафляй, цэглай і дахоўкай. Другая група прадстаўлена культурным пластом. Вакол корпуса В ён часам моцна пашкоджаны перакопамі XIX – ХХ стагоддзяў, але добра захаваўся пад падлогай памяшканняў корпуса В і дазваляе выявіць сляды будаўніцтва і знішчэння старажытных пабудоў, узвядзеных да сярэдзіны XVIII стагоддзя. Таксама ён дазваляе прасачыць структуру засыпцы скляпенняў падвала. Структура яго разнародная – гэта прапласткі



Археалогія

зямлі і будаўнічага смецця, якое засталося ад рамонтаў і пераробак корпуса В, пласты чырвонай аблапенай гліны ад разбураных печаў і вуголля ад пажараў. Да трэцій групы археалагічных крыніц можна аднесці выяўленыя ў шурфах, будаўнічых ямах і траншэях муроўкі сцен, падмуркаў, і падлогаў.


Да 1999 года археалагічнае вывучэнне корпуса В полацкага езуіцкага калегіума не вялося. У чэрвені на тэрыторыі корпуса В упершыню быў праведзены археалагічны нагляд Д.У. Дукам пад кіраўніцтвам С.В. Тарасава ва ўнутранім двары калегіума падчас пракладцы каналаўцы да маастацкай галерэі. Ім жа пад кіраўніцтвам С.В. Тарасава ў 2000 годзе былі распрацаўваны архітэктурна-археалагічныя шурфы каля падмуркаў корпуса В і дзякуючы праведзеным даследаванням была зафіксавана разнародная канструкцыя яго падмуркаў і перамешаны культурны пласт з матэрыяламі XVII – XVIII стагоддзяў – кавалкі кафлі з рэшткамі вапнавай рошчыны і плоскай дахоўкі [8]. Больш поздняе археалагічныя раскопкі 2001 – 2003 гадоў вяліся ўжо перад маастацкай галерэй і выявілі развалы кафляных езуіцкіх печак, якія засталіся ад драўляных пабудоў калегіума.

Вясной 2003 года таксама пачалася рэстаўрацыя корпуса В – вялася расчыстка скляпенняў над першым паверхам. Засыпка скляпенняў ўяўляла сабой бітую кафлю і пячную абмазку. Яны датаваны першай паловай XVII – сярэдзінай XVIII стагоддзя. Гэты матэрыял быў сабраны аўтарам. Потым рэстаўрацыйныя работы з-за адсутнасці фінансавання спыніліся да 2006 года, пазней корпус быў перададзены Полацкаму дзяржаўнаму універсітэту.

Дзякуючы падтрымцы замоўшчыка ў 2006 – 2008 гадах падчас мадэрнізацыі гэтага корпуса былі праведзены больш глыбокія натурныя даследаванні. Шматлікія дэфармациі, правалы і трэшчыны бетонных падлогаў патрабавалі высветлення прычын іх узнікнення. Для гэтага вялася шурфоўка ў памяшканнях будынка корпуса В і назіранні за будаўнічымі траншэямі і ямамі прылеглымі да яго падмуркаў.

За два гады даследаванняў быў сабраны багаты матэрыял па архітэктуры корпуса В і існаваўшых на яго месцы ранейшых цагляных будынкаў калегіума. У гэтым артыкуле для большай зручнасці мы пазначым іх назай «стары калегіум» якая замацавалася з другой паловы XVIII стагоддзя за корпусам В. Прывязка знойдзеных рэшткаў будынка зроблена да аблепнага часцяка 2006 года.

Асноўная частка. Даследаванні падмуркаў і падвалі корпуса В дазволілі высветліць, што яны вельмі разнародныя як па будаўнічым матэрыялам, так і па канструкцыі. У заходній частцы падвала знаходзіцца адзіннае памяшканне з крыжовым скляпеннем (зарэз яно атынкавана). Муроўка яго была з вельмі тонкай цэглы-пальчаткі таўшчынёй 4,5 – 6 см. Яе даўжыня вагалася ў межах прыкладна 31 – 27 см. Падобная цэгла ўжывалася ў II палове XVII – I палове XVIII стагоддзя [9, с. 112]. Яна была вельмі добрага аблепа ад цёмна-чырвонага да ліловага колеру і мела 3 – 4 прадольныя штампаваныя барозны. З заходу ў сцяне памяшкання была глыбокая ніша, з усходу – падобны да яе дзвярны праёмы (мал. 2). З поўдня і поўначы знаходзіліся вялікія аркавыя праёмы. Муроўка сцен і скляпення гэтага памяшкання была раўнаслойнай, харкатэрнай для II паловы XVIII стагоддзя яна ўжывалася пры падрыхтоўкі сцен пад тынкоўку [9, с. 90].



Мал. 2. Заходняя сцяна памяшкання з крыжовым скляпеннем і прабітай нішай

Прылеглыя да гэтага памяшкання астатнія памяшканні падвала былі змуроўваны з цэглы іншага фармату. Яны былі ўзвядзены ў сярэдзіне XVIII стагоддзя. Цэгла была таўшчынёй 6 – 7,5 см, яе даўжыня вагалася ў межах 29 – 31 см і мела 3 касыя барозны пракрэсленыя пальцамі, гэта асноўны фармат цэглы, з якога збудаваны корпусы калегіума сярэдзіны XVIII стагоддзя. Муроўка сцен гэтых памяшканняў была мяшанай, скляпенняў – тычковай [9, с. 86, 90]. Гэтыя памяшканні мелі цыліндрычныя скляпенні з распалубкамі для ваконных і дзвярных праёмаў і ўяўлялі сабой самастойныя пакоі, злучаныя дзвярыма. Усходняя частка падвала была аддзелена ад заходній часткі магутнай сцяной таўшчынёй да 3 м, якая зафіксавана на аблепнім часцякі 2006 года. Назіранні за ўсходній часткай падвала паказалі, што яна

таксама мае незвычайную канструкцыю і планіроўку. Параўнанні знойдзенай падчас яе даследаванняў цэглы і характару муроўак, з заходніяй часткай падвала паказалі, што гэта частка падвала, належыць да будынка «старога калегіума». Першапачаткова гэта было вялікае Г-падобнае памяшканне з ніzkім цыліндрычнымі скляпеннямі, якія маюць выступ пад сцяной калідора першага паверха. Пры гэтым таўшчыня скляпення ў тым месцы дасягае 0,6 м. Паўднёвая яго частка знесьена пры будаўніцтве ў пачатку ХХ стагоддзя памяшкання бойлернай. Назіранні за ўсходніяй часткай памяшкання падвала «старога калегіума» паказалі, што фармат цэглы яе скляпення, прадольных сцен і вакна паўтарае цэглу памяшкання з крыжовым скляпеннем, яе таўшчыня 4,5 – 6 см. Яна таксама мела прадольныя барозны і аналагічную па структуры рошчыну муроўкі, як у памяшканні з крыжовым скляпеннем. Асноўны жа фармат цэглы большай часткі падвала, падмуркай і першага паверха «старога калегіума» таўшчынёй 6,7 – 7,5 і даўжынёй 28 – 30 см, але з прадольнымі штампаванымі чатырма барознамі і ўвагнутымі кутамі верхніяя пасцелі. Быў таксама прасочаны і стык усходній і заходній частцы скляпення падвала старога калегіума». Усходні тарэц гэтай часткі памяшкання быў выкананы ў тэхніцы мяшанай муроўкі з разнафарматнай цэглы – пальчаткі. Яна адрозніваецца ад цэглы скляпенняў. Верагодна, што ўсходніяя частка скляпення належала да сутарэння яшчэ больш старажытнай пабудовы сярэдзіны XVII стагоддзя.

Падчас даследаванняў рэшткаў «старога калегіума» ўсяго было знойдзена каля 7 розных відаў цэглы, якія можна датаваць другой паловай XVII – першая паловай XVIII стагоддзя. Ад цэглы-пальчаткі сярэдзіны – канца XVIII стагоддзя яны адрозніваюцца памерамі, якасцю і тэхнолагіяй вырабу, колькасцю і размяшчэннем барознаў. Пры гэтым цагліны другой паловы XVII – першай паловы XVIII стагоддзя былі выяўлены альбо ў саміх рэштках «старога калегіума», альбо непасрэдна каля яго. Памяшканне падвала «старога калегіума» першапачатковая не было звязана з астатнім заходнім часткам падвала і толькі ў цэнтры заходніяя сцяны меліся прыкметы дзвярнога праёма. Апошні быў арыентаваны на вышэйназваное памяшканне з крыжовым скляпеннем і, магчыма, быў звязаны з ім падземнымі пераходамі. Падчас будаўніцтва корпуса В сярэдзіны XVIII стагоддзя пераход быў знесьены, дзвярны праём прыстасаваны пад новыяя памяшканні. Таксама было высветлена, што патаўшчэнне сцяны да 3 м утварылася ў выніку ўзвядзення побач с заходнім вонкавай сцяной «старога калегіума» новых памяшканняў сярэдзіны XVIII стагоддзя. Падвал «старога калегіума» з пачатку меў тры акны. Пазней паўднёвае вакно было перароблена ў дзвер, а ў пачатку ХХ стагоддзя знесьена.

Ва ўсходніяя сцяне асноўнага памяшкання ёсьць замураваная лествіца з першага паверха (мал. 3). Яе прыступкі – з пастаўленай на кромку малафарматнай пальчаткі. Скляпенне лествічнага прахода цыліндрычнае, з пачатку выкладзена продольнымі шэрагамі, потым выканана ў «ёлку». У паўднёвой сцяне гэтага прахода знаходзілася неглыбокая ніша з шэрай тычкоўкай.




Мал. 3. Праём лесвіцы ў падвал з першага паверха

На ўсход ад бойлернай захавалася скляпеністое памяшканне з вельмі тоўстай цэглы-пальчаткі (мал. 4). Назіранні за ім паказалі, што гэтае памяшканне было ўпушчана ў існуючы контур падмуркай у канцы XVII – пачатку XVIII стагоддзя, ужытая ў муроўцы яго прадольных сцен і скляпенняў цэгла памерамі ад 7,5 – 8,0×15×30 – 31 см. Муроўка прадольных сцен і скляпенняў тычковая (мал. 5).

У паўночнай сцяне з маленькой нішай і паўднёвой, з вакном, цэгла больш тонкая, яны выкананы ў тэхніцы мяшанай муроўкі. Абедзве сцяны, магчыма, зроблены пазней, у сярэдзіне XVIII стагоддзя, такім чынам, былі ўмацаваны і абкладзены падмуркі «старога калегіума», якія маглі дасягаць глыбіні каля 3,0 м ад сучаснай дзённай паверхні. Падмуркі сцен «упушчанага» памяшкання знаходзяцца на глыбіні каля 3,5 м. Паміж сцянамі апошняга і першапачатковымі падмуркамі «старога калегіума» знойдзены кавалкі хвалістай дахоўкі, якая з'явілася ў канцы XVII – пачатку XVIII стагоддзя [9, с. 128]. Аб больш позднім паходжанні гэтага памяшкання сведчаць і кавалкі кафлі ў засыпцы над яго скляпеннем. Цэгла памерамі

Археалогія

ад $7,5 - 8,0 \times 15 \times 30 - 31$ см аналагічна цэгле дома Пятра I, збудаванага ў 1692 годзе [5, с. 478], там яна ўжыта ў муроўцы сцен падвала разам з малафарматнай цэглай-пальчаткай.



- існуючыя і выяўленыя муры «старога калегіума» (да сярэдзіны XVIII ст.);
- існуючыя і выяўленыя муры кадэцкага корпуса і шпітала (XIX – XX стст.);
- мяркуемыя і страчаныя муры «старога калегіума» (да сярэдзіны XVIII ст.);
- мяркуемыя і страчаныя муры кадэцкага корпуса і шпітала (XIX – XX стст.);
- шурфы, зонды;
- існуючыя і выяўленыя муры новага калегіума (сярэдзіны – канца XVIII ст.);
- розначасовыя пераробкі;
- мяркуемыя і страчаныя муры новага калегіума B (сярэдзіна – канец XVIII ст.);
- трубы, бэлькі;
- калодзежы і трубы пачатку XX ст.

Мал. 4. План першага паверха корпуса B з рэшткамі муроў «старога калегіума»



Мал. 5. Тычковая муроўка ўсходняй сцяны «ўпушчанага» памяшкання

Падмуркі «старога калегіума» былі выкананы з вялікіх камянёў да 0,6 м у дыяметры. Яны знаходзіліся на рознай глыбіні. Некаторыя з іх былі пакладзены «насуха». У месцах, дзе падмуркі былі найбольш глыбокімі, для эканоміі матэрыялу былі ўсталяваны вялікія паўцыркульныя разгружочныя аркі шырынёй каля 3,0 м, але ў любым вападку ў іх муроўцы супрацакалася шмат кафлі пачатку – сярэдзіны XVII стагоддзя, яе самыя познія пласціны мелі «дывановы арнамент» [10, с. 103, 107]. Часам кафля мела сляды нагара. Гэтая кафля была выкарыстана ў якасці напаўнільніка вапнавай рошчыны пры будаўніцтве падмуркаў. Падмуркі «старога калегіума» праразалі культурны пласт практычна да мацерыка. Падчас яго даследавання ўнутры памяшканняў сустрэты праслойкі абпаленай чырвонай гліны і кафлі сярэдзіны XVII стагоддзя. Яны былі на глыбінে каля 1,0 м ад сучаснай падлогі і не дамыкалі да падмуркаў. Гэтыя праслойкі гліны захаваліся ад печак драўляных будынкаў, якія папярэднічалі «старому калегіуму».

Ніжняя часткі сцен першага паверха «старога калегіума» таксама ўтрымоўвалі кавалкі кафлі, аналагічнай той, што сустрэта ў яго падмурках. Часткова сцены былі выкананы ў тэхніцы двухпанцырнай (лусковай) муроўкі, больш характернай для будынкаў першай паловы XVII стагоддзя [9, с. 83, 86].

Сярэдзіна сцен, акрамя кафлі з чатырохбаковым і «дывановым» арнаментам [10, с. 103, 107], была забутавана невялікімі камяніямі. У гэтай тэхніцы былі выкананы як унутраныя, так і зневядні сцены паўночнай частцы будынка. Гэта пацвердзіў адзін з шурфоў, які закладзены ў 2000 годзе Д.У. Дукам і С.В. Тарасавым каля паўночнага фасада той частцы будынка, дзе схаваны рэшткі «старога калегіума». Там Д.У. Дукам было знайдзена шмат плоскай паўцыркульнай дахоўкі і кафлі з рэшткамі вапнавай рошчыны сярэдзіны XVII – пачатку XVIII стагоддзя. Пласты, дзе былі выяўлены гэтыя матэрыялы, утварыліся ў сярэдзіне XVIII стагоддзя, калі зневядні паверхня муроў «старога калегіума» была разабрана да падмуркаў. Пасля гэтага падмурак і сцяна былі ўзвядзены зноў. Пры гэтым іх першапачатковы накірунак часткова зменены і сцяна набыла крывізу, якая была «схавана» з дапамогай руставаных пілястраў. Крывізна і разнароднасць структуры сцяны і выклікала неабходнасць яе дадатковага ўмацавання гліняным замком у сярэдзіне XVIII стагоддзя, пасля гэтага ён быў засыпаны перамешаным слоем. Там жа быў

знойдзены кавалак кафлі з гербам князёў Друцкіх-Сакалінскіх. Далейшыя назіранні ў памяшканні, каля якога быў выкапаны гэты шурф, паказалі, што гэты фрагмент належай кафле адной з печаў «старога калегіума» [8, с. 3 – 4; 4, с. 60].

Даследаванні на першым паверсе корпуса В дазволі часткова аднавіць планіроўку памяшкання і інтэр'еры «старога калегіума». Былі прасочаны вялікія фрагменты капітальных унутраніх сцен і часткі вонкавай паўднёвай. Ва ўсходній частцы існуючага зараз калідора захаваліся трох вялікіх фрагментаў сцен і нават частка скляпення «старога калегіума». Паўночная сцяна калідора корпуса В захавала фрагмент з рэшткамі ўвахода ў сутарэнне «старога калегіума» – ніzkага дзвярнога праёма з лучковай аркай, у яго адхоне зафіксаваны крук ад дзвярнай завесы. Наступны фрагмент сцяны з боку памяшкання корпуса В меў счасаную ў сярэдзіне XVIII стагоддзя паверхню муроўкі на глыбіню да $\frac{1}{2}$ цагліны – раней на яе месцы была пята скляпення над лествіцай у падвал. Таксама гэты фрагмент сцяны захоўваў рэшткі ўвахода ў паўночнае памяшканне, які першапачаткова меў лучковую арку, з абодвух бакоў сцяны знаходзіліся дзве нішы. На іх паверхні ацалелі рэшткі пабеленай тынкоўкі. Паміж расчасаным праёмам і нішай «старога калегіума» былі прасочаны рэшткі счасанай перагародкі ў адну цагліну. Супрацьлеглая сцяна калідора таксама мела нішу і рэшткі дзвярнога праёма. Палова нішы была перакрыта вонкавай тарцовай сцяной калідора сярэдзіны XVIII стагоддзя. Гэта сведчыла, што «стары калегіум» выходзіў за межы корпуса В. Паўднёвая паверхня гэтага фрагмента сцяны з боку памяшкання ад вышыні 1 м была счасана, магчыма да сярэдзіны XVIII стагоддзя тут была пята скляпення. Усходняя вонкавая сцяна існуючага зараз будынка ўключыла ў сябе вялікі фрагмент капітальнай перагародкі з двума ніzkімі і глыбокімі нішамі з рэшткамі пабелкі. У паўднёвой вонкавай сцяне корпуса В захаваліся нязначныя кавалкі вонкавай сцяны «старога калегіума».

Частка сцен «старога калегіума» была знойдзена пад бетонам падлогі пачатку – першай паловы XX стагоддзя, яны былі выкарыстаны ў якасці падмуркаў капітальных перагародак сярэдзіны XVIII стагоддзя. Сцены «старога калегіума» былі значна таўсцей за іх, каля 1 – 1,2 м. Гэта сведчыла, што яны былі разлічаны на цяжар скляпеністай столі. Фрагмент апошняй быў выяўлены ў муроўцы сцяны ўсходняга тарца калідора корпуса В. Яна знаходзіцца на вышыні каля 3,8 м ад сучаснай падлогі. Муроўка скляпення ў цагліну, тычковая, на ім часткова захавалася пабеленая тынкоўка (мал. 6).




Мал. 6. Скляпенне «старога калегіума»
у муроўцы ўсходняй тарцовай сцяны калідора корпуса В

Дзякуючы рэшткам скляпення і сцен стала магчыма аднавіць прыблізныя памеры чатырох памяшканняў «старога калегіума» (мал. 7).

Таксама былі сустрэты рэшткі падлогаў і печаў. Найлепш падлогі захаваліся ў тых памяшканнях, пад якімі не было падвала. Падлогі былі выкананы з квадратных тонкіх керамічных плітак $18,2 \times 19,2 \times 3,5$ см, якія былі пакладзены на пяшчнью падсылку. Блізкія па фармату пліткі (мал. 8) знойдзены ў Полацку на Запалоцкім пасадзе, дзе былі датаваны XVIII стагоддзем і ў Магілёве [4, с. 97, 122].

Таксама былі сустрэты рэшткі двух печак, якія ацяплялі «стары калегіум». Падмурак печы № 1 уяўляў сабой аплыўшы бугор гліны з квадратнай пляцоўкай па сярэдзіне памерамі каля $0,8 \times 0,8$ м. На ўзоруні падэшвы, мяркуючы, па мяжы рэшткай пліткавай падлогі памеры апека печы былі каля $1,5 \times 2,0$ м у развале было шмат кафлі другаснага ўжытку пачатку – сярэдзіны XVII стагоддзя. Большасць яе мела выявы герба Друцкіх-Сакалінскіх [4, с. 60]. Таксама знойдзены кафлі з езуіцкай сімволікай і выявамі вазы з кветкамі, подобныя тым, што вывучала Н.І. Здановіч, але кафлі з калегіума не мелі рамкі [8, с. 104, 107]. Сустрэты таксама і кавалкі цэглы са штампаванымі прадольнымі барознамі. Гэты комплекс матэрыялаў дазволіў зрабіць рэканструкцыю магчымага выгляду печы № 1. Асновай для рэканструкцыі яе канструктыўных асаблівасцяў знойдзенай печы стаў малюнак печы XVII стагоддзя з выявай камбінаванай печ, але крыху іншай канструкцыі [10, с. 115].



Мал. 7. План першага паверха корпуса В з рэшткамі муроў «старога калегіума»

- існуючыя і выяўленыя муры «старога калегіума» (да сярэдзіны XVIII ст.);
- існуючыя і выяўленыя муры кадэцкага корпуса і шпітала (XIX – XX стст.);
- мяркуемыя і страчаныя муры «старога калегіума» (да сярэдзіны XVIII ст.);
- мяркуемыя і страчаныя муры кадэцкага корпуса і шпітала (XIX – XX стст.);
- шурфы, зонды;
- існуючыя і выяўленыя муры новага калегіума (сярэдзіны – канца XVIII ст.);
- розначасовыя пераробкі;
- мяркуемыя і страчаныя муры новага калегіума В (сярэдзіна – канец XVIII ст.);
- трубы, бэлькі;
- калодзвежы і трубы пачатку XX ст.

Знойдзеная печ № 1 была вялікім збудаваннем на высокім цагляным апечку, прыкладна на вышыні каля 0,5 м ён завяршаўся шырокім цагляным выступам, аформленым у выглядзе драўлянай лавы і пакрытым шырокімі дошкамі. Далей пачынаўся ніжні ярус з топкай. Яго шырыня была каля 1 – 1,2 м і ён таксама быў цагляны. Гэты ярус падзяляўся на дзве няроўчыя часткі. У меншай частцы ў паўднёвай сценцы печы было аркавае вусце скляпеністай топкі. Под топкі быў выкладзены цэглай і меў нахіл у паўднёвыя бок. Гэта частка топкі магла мець канічны альбо акруглы верх сценак з умазанымі ў яе міскавымі кафлямі з блізкім да квадрату вусцем. Паўночная частка топкі была квадратнай і служыла асновай для кафлянай надстаўкі. Яна таксама мела ўстаўкі міскавай кафлі ў сярэдніх частках сцен. Куты яе былі абвязаны цэглай. Не выключна, што гэтыя часткі печы былі абмазаны глінай, аздоблены прафіляванымі карнізамі і пабелены, такім чынам былі бачны толькі вусці міскавых кафляў. Надстаўка была квадратнай, сабранай з разнатаўпнай зялёнапаліванай і тэрракотовай кафлі. Яна мела складаную архітэкtonіку. Сама печка, магчыма, была трохкамернай, каўпаковой, для яе палення ў паўднёва-заходнім куце памяшкання была зроблена невялікая пляцоўка [12, с. 23; 13, с. 62]. Дымаход з засаўкай пры гэтым знаходзіўся, верагодна, у заходнім сцяне памяшкання (мал. 9).


Мал. 8. Фрагмент прасеўшай пліткавай падлогі «старога калегіума» з нагарам ад пажару

кафлі. Яна мела складаную архітэкtonіку. Сама печка, магчыма, была трохкамернай, каўпаковой, для яе палення ў паўднёва-заходнім куце памяшкання была зроблена невялікая пляцоўка [12, с. 23; 13, с. 62]. Дымаход з засаўкай пры гэтым знаходзіўся, верагодна, у заходнім сцяне памяшкання (мал. 9).


Рэшткі яшчэ адной печы (печ № 2) былі знойдзены ў паўночна-заходнім кутнім памяшканні «старога калегіума». Яны ўяўлялі сабой цагляную пляцоўку $1,5 \times 1,5$ м, размешчаную на цэнтральнай восі скляпення. Магчыма, яна ациплялася з боку калідора праз пячны праём, над якім быў дымаход. Яе кафля была скінута за сценкай у сумежным памяшканні сярэдзіны XVIII стагоддзя ў якасці засыпцы скляпення падвала. Падчас даследаванняў пад падлогай гэтага памяшкання была сабрана ўнікальная калекцыя кафлі розных тыпаў. Вырабы адносіліся да пачатку – сярэдзіны XVII стагоддзя. Некаторыя іх тыпы добра вядомы па аналагічным матэрыялам вывучаным Н.І. Здановіч [10, с. 103, 108]. Але большасць з іх былі даволі рэдкія, альбо сустракаліся ўпершыню.

Большасць кафлі зялёнапаліваная, ёсць пласціны з надрэзамі, для закладкі шчылін. Некаторыя кафлі з'яўляліся сваеасаблівымі іконамі з выявамі «Нараджэння Хрыстова» і «Маленні аб Чашы», куты яе шэррагаў аздаблялі гарэльефныя выявы мужчын у рэнесансных строях. Яны не маюць аналагаў. Магчыма, гэтая кафля паходзіць з печак разбуранага пасля захопу царскім войскам Полацка езуіцкага касцё-

ла, збудаванага ў 1636 годзе. Гэты касцёл меў каменныя крыпты [7, с. 4] і, верагодна, да яго можна аднесці памяшканне з крыжовым скляпеннем і ўсходння частка скляпення Г-падобнага падвалу. Гэтая версія патрабуе дадатковай праверкі.




Мал. 9. Рэканструкцыя магчымага выгляду ўсходняга і паўночнага фасада печы № 1



Мал. 10. Рэканструкцыя магчымага выгляду паўночнага фасада печы № 2

Сама печка ўяўляла сабой вялізарны гмах вышынёй каля 3 – 3,5 м, яна была цалкам сабрана з разнатаўпнай кафлі другаснага карыстання (мал. 10.) З улікам разнатаўпнасці кафлі можна меркаваць, што цаглянай была ўся печка. Гэта было двухкамернае збудаванне з вялікай топкай у ніжній камеры. Таўшчыні сценак яе скляпеністай топкі месцамі магла быць у цагліну. З улікам таго, што ў плане яна была блізкай да квадрату, надстаўка ўзвядзеная з пакладзенай на рабро цэглы, мела чатыры жаравыя калодзежа. Галоўны паўночны фасад быў цалкам з зялёнапаліванай і бакавыя, асабліва каля сценкі – з тэрракотавай. Майстрам якія яе збудавалі патрапалаася сумясціца разнатаўпнія і разнафарматныя кафлі не толькі ў люстэрцы печы, але і ў межах аднаго шэрага, зыходзячы толькі з іх памераў, таму печ набыла вельмі складаную і незвычайнную архітэкtonіку. Разам з тэрракотавымі кафлямі ў бакавых фасадах месціліся і міскавыя. Яны чаргаваліся з квадратнымі пласцінамі $17,5 \times 17,5$ см. Найбольш шырокія швы паміж кафлямі таксама былі на бакавых фасадах печы, бліжэй да сцяны памяшкання. Яны маглі дасягаць шырыні 1 – 1,5 см. Прыклад іх размеркавання па люстэрку печы добра паказаны на праектным малюнку XVII стагоддзя [9, с. 148: рис. 99]. Насупраць ўсходняга фасада печы № 2 была прасочана пляцоўка лествіцы перад уваходам у паддашша, якая была над уваходам у падвал. Што тычыцца даху будынка, то ён быў пакрыты плоскай дахоўкай з акруглым тарцом, кавалкі якой былі сустрэты і ўнутры памяшканняў (мал. 11).

Назіранні за фасадамі корпуса В дазваляюць меркаваць, што, магчыма, дэкор першага паверха – руставаныя пілястры – быў запазычаны ў сярэдзіне XVIII стагоддзя ад будынка «старога калегіума», бо ў



Мал. 11. Фрагмент прасеўшай пліткавай падлогі «старога калегіума» з нагараам ад пажару

пабудовах калегіума сярэдзіны XVIII стагоддзя яны больш нідзе не сутракаюцца. Гэтае меркаванне патрабуе дадатковага пацверджання архіўных пошукаў і дадатковых даследаванняў памяшкання з крыжовымі скляпеннямі, асабліва яго паўднёвой сцяны, якая ўмуравана ў сценку кацельні і можа ўтрымліваць іх рэшткі.

Параўнанне выяўленых і даследаваных археалагічных рэшткаў «старога калегіума» з яго выявамі на планах першай паловы XVIII стагоддзя паказала, што, магчыма, яны адлюстроўваюць розны стан будынка да і пасля перабудовы, якая адбылася ў першай чвэрці XVIII стагоддзя, калі быў створаны другі план. Абодва малюнкі добра накладваюцца на выяўленыя падмуркі і падвалы.

Памяшканне з крыжовым скляпеннем было падмуркам наглядальнай вежы, якая была звязана з каменным калегіумам падземным пераходам. Яна прыкрывала і галоўны ўваход у будынак, які знаходзіўся ў яго заходнім сцяне. Цалкам магчыма, што гэта вежа магла быць драўлянай і атынкаванай звонку. Таксама цікава і размяшчэнне калегіума – на стыку Верхняга і Ніжняга замку з Вялікім пасадам. Такім чынам, ён разам з яўрэйскай школай утвараў

дадатковы пояс абароны. Абарончы характар «старога калегіума» тлумачыць і незвычайнную таўшчыню падмурка яго паўднёвой сцяны, якая некалькі разоў перарабудоўвалася і нарочвалася. Гэтая сцяна першая прымала ўдар ворага пры аблозе комплексу. Не менш трывалымі былі скляпенні падвалу і першага паверха, іх муроўка ў самым тонкім месцы была ў адну цагліну – каля 30 см. Гэтым жа абрончым мэтам служыла і размяшчэнне ўвахода ў падвал з нутры пабудовы.

На працягу апошняй чвэрці XVII – першай паловы XVIII стагоддзя «стары калегіум» неаднаразова перарабудоўваўся. Паводле выяў «старога калегіума» на прыгаданых планах Палацка прыкладна паміж 1707 і 1720 гадамі быў перанесены вонкавы ўваход у падвал з-пад галоўнага будынка ў сутарэнне вежы і дабудавана ўсходняя частка без падвала. Аб гэтым сведчаць разабраныя разгрузачныя аркі паўднёвой сцяны, «упушчаныя» памяшканне канца XVII – пачатку XVIII стагоддзя каля бойлернай. Таксама знойдзены рэшткі сцен, якія канструктыўна не звязаныя як з рэшткамі даследаваных памяшканняў «старога калегіума», так і існуючага зараз корпуса В. Магчыма, у гэты час з'явілася першая медальённая кафля і кафля з выявамі вазы з кветкамі ў дадатковай дэкаратыўнай васьмікутнай рамцы [14, с. 47]. Гэтыя кафлі мелі аднаўступную рамку. Кавалкі кафлі з выявамі букета ў вазе былі знойдзены як у засыпцы скляпення «упушчанага» памяшкання падвала пад падлогай канца XVII – пачатку XVIII стагоддзя, так і ў самім памяшканні падвала. Але туды яна трапіла ў пачатку XX стагоддзя пры зносе паўднёвой частцы падвала «старога калегіума» [15, с. 24]. Можна меркаваць, што паўднёвая частка «старога калегіума» найчасцей рэканструйвалася і перарабудоўвалася, чым і можна патлумачыць знаходжанне тут гэтых тыпаў кафлі.

Пасля апошняй перабудовы «стары калегіум» набыў два галоўныя фасады, паўднёвы і ўсходні, перад якім была плошча і касцёл. Таксама з'явіўся ўнутрані дворык акружаны з трох бакоў драўлянымі пабудовамі. Прыблізна ў такім выглядзе «стары калегіум» праіснаваў да сярэдзіны XVIII стагоддзя, калі ён быў знішчаны вялікім пажарам.

Высновы. У выніку праведзеных натурных даследаванняў было выяснетлена, што ў структуры корпуса В знаходзіцца рэшткі двух цагляных пабудоў апошняй чвэрці XVII – першай паловы XVIII стагоддзя – вежы і галоўнага корпуса калегіума. Апошні неаднаразова перарабудоўваўся. Гэта былі галоўныя і найбольш прадстаўнічыя пабудовы калегіума. Яны былі ўзведзены ў апошняй чвэрці XVII стагоддзя на рэштках яшчэ больш стражытных падмуркаў і сутарэнняў. Збудаванні ўзводзіліся з разнафарматнай цэглы ад разбураных пабудоў калегіума і кафеля і дамоў мяшчан, узведзеных падчас вайны. Для яго печак ужывалася кафля пачатку – сярэдзіны XVII стагоддзя другаснага выкарыстання, частка якой можа паходзіць з драўлянага касцёла, збудаванага ў 1636 годзе. Да будынкаў с пачатку быў пакрыты плоскай дахоўкай з круглым тарцом, пазней яна часткова заменяецца хвалістай дахоўкай. Сам будынак «старога калегіума» спалучаў у сябе рысы архітэктуры і планіроўкі гарадской сядзібы і абарончага ўмацавання. Выявы на планах, датаваных 1707 годам, сведчаць пра яго значныя і шматразовыя перарабудовы, першая з якіх, магчыма, адбылася на мяжы XVII і XVIII стагоддзяў – час узвядзення дома Пятра I (1692 г.). Уваход у будынак знаходзіўся з заходу па сярэдзіне сцяны і быў умацаваны высокай наглядальнай трохпавярховай вежай. Яна была злучана з ім падземнымі пераходамі.

Аздабленне фасадаў будынка было вельмі сціплым і, магчыма, элементы яго дэкору паўтораны на першым паверсе корпуса В, каб падкрэсліць пераемнасць будаўнічых традыцый і захаваць памяць аб папярэднім каменным калегіуме. У той час калегіум становіцца значным і складаным архітэктурным ансамблем, які складаўся з каменных і драўляных пабудоў і начаў аказваць істотны ўплыў на фарміраванне архітэктурнага ансамбля гарадской гандлёвой плошчы.

Як і раней, Полацкі езуіцкі калегіум чакае новых даследчыкаў. Неабходны новыя архіўныя пошуки. Здабытыя археалагічныя матэрыялы і атрыманыя вынікі даследаванняў патрабуюць далейшага, больш глубокага вывучэння і асэнсавання.

ЛІТАРАТУРА

1. Морель, А.К. История города Полоцка и возникновение здания Полоцкого кадетского корпуса / А.К. Морель. – Вильно, 1907.
2. ВикенТЬевъ, С.П. Полоцкій кадетскій корпусъ (історіческій очеркъ 75-летія его существованія) / С.П. ВікенТЬевъ. – Полоцк, 1910. – 396 с., 43 табл. КП – 5 2457 2458.
3. Глинник, В.В. Архитектурный проект. Общая пояснительная записка / В.В. Глинник, В.Д. Старостин. – Минск, 2001. – Раздел 1. Объект 06-98 ОПЗ.
4. Дук, Д.У. Полацк XVI – XVIII стагоддзяў: нарысы тапаграфіі, гісторыі, гісторыі матэрыяльнай культуры і арганізацыі жыццёвай прасторы насельніцтва беларускага горада / Д.У. Дук. – Наваполацк: ПДУ, 2007. – 268 с.
5. Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюціі ва ўсходнеславянскім і єўрапейскім канцэпсіе: у 4 т. / А.І. Лакотка [і інш.]; навук рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Беларус. навука, 2006. – Т. 2. XV – сяр. XVIII ст. – 626 с.
6. Бель, А. Plan von Rolocko anno 1707 / А. Бель // Спадчына 4. – 1998. – С. 12 – 16.
7. Глинник, В.В. Лицензия № П-920/1 Благоустройство территории комплекса иезуитского коллегиума в г. Полоцке. Комплексные научные изыскания / В.В. Глинник – Минск, 2004.
8. Дук, Д.У. Справа здача аб палявых археалагічных даследаваннях у г. Полацку ў 2000 г. / Д.У. Дук, С.В. Тарасаў // Архіў ін-та гіст. НАН Беларусі. – Воп. 1. – Спр. № 1880. – С. 3 – 4.
9. Трусов, О.А. Памятники монументального зодчества Белоруссии XI – XVII вв.: архитект.-археолог. анализ / О.А. Трусов. – Минск: Наука и техника, 1988. – 160 с. ил.
10. Здановіч, Н.І. Полацкая кафля XVI – XVII стст. / Н.І. Здановіч // Гіст.-археалаг. зб. – 2001. – № 12. – С. 103 – 125.
11. Трусаў, А.А. Старонкі мураванай кнігі. Манументальная архітэктура эпохі феадалізма і капіталізма / А.А. Трусаў. – Мінск: Навука і тэхніка, 1990. – 191 с.
12. Літавар, В.В. Как построить печь, камин, баню / В.В. Літавар, Г.Л. Кайданов. – Минск, 1999.
13. Dąbrowska, M. Kafle i piecze kaflowe w Polsce do końca XVIII w. / M. Dąbrowska // Studia i materiały z historii kultury materialnej. – 1987. – T. LVIII. – 270 s.
14. Заяц, Ю.А. Заслаўская кафля / пад рэд. Г. В. Штыхава. – Мінск: Навука і тэхніка, 1990. – 62 с.
15. Кукуня, О. Объект: историко-культурная ценность иезуитского коллегиума в г. Полоцке (Корп. «Б» и «В») / О. Кукуня, В. Соболь // Историко-архивные и библиограф. исслед. – Минск, 2001. – С. 1.

«БЕЛЯЯ ПЛЯМЫ» ПОЛАЦКАЙ АРХЕАЛОГИІ ГІСТОРЫ

канд. гіст. навук, дац. С.В. ТАРАСАЎ

(Інстытут парламентарызму і правадармальніцтва, Мінск)

Першыя беларускія міфы, паданні, легенды, такія, напрыклад, як «Стаўры і Гаўры» ці «Легенда пра Белаполя», канкрэтна прывязваюцца да тэрыторыі, зямлі, на якой пачалі мешкаць продкі беларусаў. Прычым вельмі істотна, што гэта тэрыторыя, апрача таго, што яе аbabеглі міфалагічныя сабакі, ці абліяцелі казачныя птахі, яшчэ была абазначана і рэкамі: Дняпром і Дзвіной як не толькі натуральнымі межамі, але і шляхамі спачатку для звязаў, а потым і для людзей [1, с. 78 – 79].

Ад міфалагічнага мінулага ў беларусаў застаўся з большага толькі пантэон язычніцкіх багоў, ды нязменнае да сённяшняга дня жыццё па няпісаных правілах земляробчага календара. Змяняючы разам з гісторыяй афіцыйныя і дзяржаўныя святы, нават далаўняюцца новымі святамі царкоўныя календары, а вось Купала, Дажынкі, Юр'я, Каляды, Радаўніца-Дзяды – застаюцца нязменнымі. І гэта быў той крок, дзякуючы якому мы не толькі адзначыліся на абжытай намі зямлі, але і вызначыліся на ёй сваёй адметнасцю і непадтэрнасцю.

Бадай самымі ці не істотнейшым крокам для любога народа становіцца яго палітычнае вызначэнне ў ашарах існавання сабе падобных. І ён звязаны не толькі з храстаматыйным вылучэннем моцных, багатых канцэнтрацый уласнасці ў амежаваных колах і руках. Любая палітычная структура абавязчала аб